

ПАЛАЖЭННЕ

аб парадку арганізацыі і правядзення
Рэспубліканскага конкурсу творчых работ,
прысвечаных Году гістарычнай памяці

ГЛАВА 1 АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

1. Дадзенае Палажэнне рэгулюе пытанні арганізацыі, правядзення і фінансавання Рэспубліканскага конкурсу творчых работ, прысвечаных Году гістарычнай памяці (далей – Конкурс), у Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

2. Конкурс праводзіцца разова, у 2022 годзе.

Званне лаўрэата Конкурсу прысуджаецца да 30 снежня 2022 г. па выніках конкурснага адбору, праведзенага ў адпаведнасці з дадзеным Палажэннем.

3. Арганізатарамі Конкурсу з’яўляюцца Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, дзяржаўная навуковая ўстанова “Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі” і дзяржаўная навуковая ўстанова “Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі”.

4. Аб’ява аб правядзенні Конкурсу размяшчаецца ў газеце “Навука” і на афіцыйных сайтах Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і дзяржаўнай навуковай установы “Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі” да 1 лютага 2022 г.

5. Да ўдзелу ў Конкурсе запрашаюцца грамадзяне Рэспублікі Беларусь, замежныя грамадзяне і асобы без грамадзянства, якія пастаянна пражываюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, – творчыя людзі, аматары і прафесіяналы (вучоныя, пісьменнікі, настаўнікі, журналісты, кампазітары), а таксама вучнёўская і студэнцкая моладзь, прадстаўнікі шырокай грамадскасці.

Удзельнікамі Конкурсу могуць быць як асобныя грамадзяне, так і аўтарскія калектывы.

6. Конкурс праводзіцца ў наступных намінацыях:

“Найбольш значныя падзеі ў гісторыі беларускай дзяржаўнасці”;

“Вялікая Айчынная вайна ў памяці маёй сям’і”;

“Знакамітыя асобы беларускай зямлі”;

“Прыгажосць роднай зямлі”;

“Песні нашай Радзімы”;

“Мова маёй зямлі (мясцовыя народныя гаворкі, геаграфічныя назвы, асабовыя імёны)”;

“Культура і побыт беларускага народа”.

7. Патрабаванні да афармлення творчых работ:

7.1. творчыя работы, якія ўдзельнічаюць у намінацыях “Найбольш значныя падзеі ў гісторыі беларускай дзяржаўнасці”, “Знакамітыя асобы беларускай зямлі”, “Вялікая Айчынная вайна ў памяці маёй сям’і”, “Прыгажосць роднай зямлі”, павінны быць выкананы ў выглядзе даследчых работ, публіцыстычных артыкулаў, эсэ, успамінаў, вершаваных і пражэктных твораў на беларускай або рускай мове: міжрадкавы інтэрвал адзінарны; тэкставы рэдактар – Microsoft Word, шрыфт – Times New Roman, кегль – 14 пт;

7.2. працы, якія ўдзельнічаюць у намінацыі “Песні нашай Радзімы”, павінны быць прадстаўлены ў выглядзе аўдыя- (фармат mp3) або відэазапісаў (фармат mp4, avi);

7.3. працы, якія ўдзельнічаюць у намінацыях “Мова маёй зямлі (мясцовыя народныя гаворкі, геаграфічныя назвы, асабовыя імёны)”, “Культура і побыт беларускага народа” (традыцыі і звычаі, звязаныя з побытам чалавека ва ўсёй яго разнастайнасці: з народнай кухняй, адзеннем, жыллём, гаспадаркай, медыцынай, ветэрынарыяй і іншымі сферамі ўзаемадзеяння чалавека і прыроднага асяроддзя), афармляюцца ў выглядзе творчых работ на беларускай або рускай мове. Патрабаванні да пісьмовых работ: міжрадкавы інтэрвал – адзінарны; тэкставы рэдактар – Microsoft Word, шрыфт – Times New Roman, кегль – 14 пт; аб’ём – не менш за 5 старонак.

ГЛАВА 2 МЭТЫ І ЗАДАЧЫ КОНКУРСУ

8. Конкурс праводзіцца з мэтай папулярызацыі гістарычных ведаў і дасягненняў сучаснай беларускай дзяржавы, фарміравання пачуцця гонару за гераічнае мінулае беларускага народа і ўсведамлення вялікіх здабыткаў незалежнай Рэспублікі Беларусь, кансалідацыі грамадства і ўмацавання нацыянальнай ідэнтычнасці, стымулявання творчай дзейнасці ў галіне мастацтва, літаратурнай творчасці, падтрымкі таленавітых вынаходніцтваў у гуманітарнай сферы, а таксама папулярызацыі беларускай культуры на міжнароднай арэне.

9. Задачами правядзення Конкурсу з’яўляюцца:

умацаванне ў грамадскай свядомасці ідэі велічы беларускага народа;

асэнсаванне гераічных і трагічных старонак нацыянальнай гісторыі;
 стымуляванне творчай актыўнасці грамадзян Рэспублікі Беларусь;
 падтрымка таленавітай і творчай моладзі;
 павышэнне прэстыжу творчай дзейнасці ў краіне.

ГЛАВА 3 ПАРАДАК ВЫЛУЧЭННЯ РАБОТ

10. На Конкурс прадстаўляюцца творчыя работы па заяўленых намінацыях.

Адна і тая ж праца не можа прадстаўляцца на розныя намінацыі.
 Адзін канкурсант можа прымаць удзел толькі ў адной намінацыі.

11. Да ўдзелу ў Конкурсе прадстаўляюцца наступныя дакументы:
 заяўка на ўдзел у Конкурсе, аформленая ў адпаведнасці з дадаткам;
 праца, якая прэтэндуе на адпаведную намінацыю;
 кароткае апісанне працы (не больш за 500 знакаў).

12. Дакументы да ўдзелу ў Конкурсе прымаюцца да 1 кастрычніка 2022 г. па e-mail: konkurs2022@gmail.com, а таксама па адрасе: 220072, г. Мінск, вул. Сурганава, 1, корп. 2. Кантактны тэлефон: + 375-17 270-07-76.

13. Дакументы, пададзеныя з парушэннем патрабаванняў, да ўдзелу ў Конкурсе не прымаюцца.

ГЛАВА 4 АРГАНІЗАЦЫЯ І ПРАВЯДЗЕННЕ КОНКУРСУ

14. Арганізацыяй, падрыхтоўкай і правядзеннем Конкурсу займаецца арганізацыйны камітэт, склад якога зацвярджаецца пастановай Бюро Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

15. Пераможцаў Конкурсу выяўляе журы, склад якога зацвярджаецца пастановай Бюро Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

16. У склад журы не могуць уваходзіць удзельнікі Конкурсу.

17. Журы ацэньвае конкурсныя работы па наступных крытэрыях:
 актуальнасць, навізна і паўната раскрыцця тэмы;
 арыгінальнасць і мастацкі падыход да раскрыцця тэмы;
 эстэтычная вартасць і якасць літаратурных і мастацкіх твораў.

18. Журы мае права адхіліць ад удзелу ў конкурсе творчыя работы за плагіят, нізкую якасць выканання ці невыкананне патрабаванняў Конкурсу.

19. Рашэнне журы лічыцца правамоцным, калі на пасяджэнні прысутнічала дзве трэці членаў ад іх колькасці. Рашэнне прымаецца

галасаваннем (па рашэнні журы – адкрытым ці тайным) протай большасцю галасоў і афармляецца пратаколам.

20. Рашэнне журы з’яўляецца канчатковым і не падлягае перагляду.

ГЛАВА 5

ФІНАНСАВАННЕ КОНКУРСУ І ЎЗНАГАРОДЖАННЕ ПЕРАМОЖЦАЎ

21. Пераможцы Конкурсу ўзнагароджваюцца дыпламамі і памятнымі прызамі. Дыплом афармляецца на беларускай мове і падпісваецца Старшынёй Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

22. Выдаткі, звязаныя з падрыхтоўкай, правядзеннем Конкурсу і ўзнагароджаннем пераможцаў, ажыццяўляюцца за кошт сродкаў цэнтралізаванага фонду Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

23. Інфармацыя аб выніках Конкурсу публікуецца ў газеце “Навука” і размяшчаецца на афіцыйных сайтах Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і дзяржаўнай навуковай установы “Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі”.

24. Узнагароджанне лаўрэатаў Конкурсу праводзіцца ва ўрачыстай абстаноўцы ў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

Дадатак
да Палажэння аб парадку
арганізацыі і правядзення
Рэспубліканскага конкурсу
творчых работ, прысвечаных
Году гістарычнай памяці

ЗАЯЎКА*
на ўдзел у Рэспубліканскім конкурсе творчых работ, прысвечаных
Году гістарычнай памяці

1. Прозвішча _____
2. Імя _____
3. Імя па бацьку _____
4. Месца працы _____
5. Пасада _____
6. Тэлефон (код, нумар) _____
7. E-mail _____
8. Хатні адрас, індэкс _____
9. Намінацыя _____

*Усе палі абавязковыя да запаўнення.